

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**Кафедра генетики**

**ЧЕРНООКАЯ**  
Алёна Александровна

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Аннотация**  
к дипломной работе

Научный руководитель:  
кандидат биологических наук,  
доцент А.В. Лагодич

Минск 2023

## РЕФЕРАТ

*Дипломная работа* содержит 40 страниц, 9 рисунков, 7 таблиц, 25 использованных источников.

**Ключевые слова:** РАК ШЕЙКИ МАТКИ, ДИАГНОСТИКА, СКРИНИНГ, СТАТИСТИКА, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ.

**Объект исследования:** статистические данные онкологического диспансера, результаты цитологических исследований.

**Цель работы:** изучение распространенности рака шейки матки на территории Брестской области.

**Методы исследования:** сбор медицинских и статистических данных, лабораторное исследование (скрининг по жидкостной цитологии).

**Полученные результаты:** за 2021 год было выявлено 15,6 случаев заболевания на 100 000 населения. Можно выделить, что наибольшая заболеваемость отмечается в четырех районах на северо-востоке Брестской области. Наибольшую распространенность имеют I и II стадии. Показатель смертности составляет 5,2 на 100 000 женского населения. За 2021 год по результатам скрининга: в 107 мазках отмечены изменения, но они не являются прямыми признаками рака, в 19 мазках отмечены изменения, которые требуют специального обследования. Установлено, что в 2021 году основная часть женщин с диагнозом РШМ имеют возраст от 30 до 69 лет.

## РЭФЕРАТ

*Дыпломная праца* ўтрымлівае 40 старонак, 9 малюнкаў, 7 табліц, 25 выкарыстаных сродкаў.

**Ключавыя слова:** РАК ШЫЙКІ МАТКІ, ДЫЯГНОСТИКА, СКРЫНІНГ, СТАТЬІСТЫКА, ЗАХВОРВАННЕ, СМЯРТОНАСЦЬ.

**Аб'ект даследавання:** статыстычныя дадзеныя анкалагічнага дыспансера, вынікі цыталагічных даследаванняў.

**Мэта работы:** вывучэнне распаўсядженасці раку шыйкі маткі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці.

**Методы даследавання:** збор медыцынскіх і статыстычных дадзеных, лабараторнае даследаванне (скрынінг па вадкасной цыталогіі).

**Атрыманыя вынікі:** за 2021 год было выяўлена 15,6 выпадкаў захворвання на 100 000 насельніцтвы. Можна вылучыць, што найбольшое захворванне адзначаецца ў чатырох раёнах на паўночным усходзе Брэсцкай вобласці. Найбольшую распаўсядженасць маюць I і II стадыі. Паказчык смяротнасці складае 5,2 на 100 000 жаночага насельніцтва. За 2021 па выніках скрынінга: у 107 мазках адзначаны змены, але яны не з'яўляюцца прамымі прыкметамі раку, у 19 мазках адзначаны змены, якія патрабуюць асабістага даследавання. Устаноўлена, што ў 2021 годзе асноўная частка жанчын з дыягназам РШМ маюць узрост ад 30 да 69 гадоў.

## **ABSTRACT**

*Thesis work* contains 40 page, 9 picture, 7 tablets, 25 sources.

**Key words:** CERVICAL CANCER, DIAGNOSIS, SCREENING, STATISTICS, INCIDENCE, MORTALITY.

**Object of investigation:** statistical data of the oncological dispensary, the results of cytological studies.

**Purpose:** to study the prevalence of cervical cancer in the Brest region.

**Methods:** collection of medical and statistical data, laboratory research (screening by liquid cytology).

**Results:** in 2021, 15.6 cases were detected per 100,000 population. It can be noted that the highest incidence is observed in four districts in the north-east of the Brest region. The most common are I and II stages. The mortality rate is 5.2 per 100,000 female population. For 2021, according to the results of screening: changes were noted in 107 smears, but they are not direct signs of cancer, changes were noted in 19 smears that require a special examination. It has been established that in 2021 the majority of women diagnosed with cervical cancer are aged 30 to 69 years.